



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

РОЗГАЛАС

АПОШНЯЯ ІНФАРМАЦЫЯ СУТАК

КАНФІСКАВАНЫ АБРАЗЫ НА \$1 МЛН

Гучнае затрыманне ў Мінску: у дзяльца, які падазраецца ў тым, што займаўся незаконнай падпрымальніцкай дзейнасцю, канфіскаваны абразы на агульную суму больш за... 1 мільён долараў ЗША.

Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў прэс-цэнтры Камітэта дзяржакантролю, дэпартаментам фінансавых расследаванняў узбуджана крымінальная справа ў дачыненні да сталічнага жыхара: як мяркуецца, ён займаўся праз ілжэпрадпрымальніцкай фірмы абнаўкай грошай у асабіва буйным памеры. У кватэры падазронага праваахоўніцкага падчас вобсыку і знайшлі абразы, якія з'яўляюцца гістарычна каштоўнасцю. Паводле папярэдняй інфармацыі, у кватэры было канфіскавана 54 абразы, якія датуюцца XVII—XVIII стагоддзямі. Прадпрымальнік затрыман.

Ігар ГРЫШЫН.

ПАЖАР У ІНТЭРНАЦЕ ДЛЯ ІНШАЗЕМЦАЎ

У інтэрнаце Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, што знаходзіцца на праспекце Перамогі, дзе ў ліку іншых на некалькі паверхах жыўць і іншаземныя студэнты, ноччу ў панядзелак адбыўся пажар. Давялося эвакуаваць больш за 150 чалавек.

Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў ўніверсітэце, пажар стаў вынікам няправільнага выкарыстання ацяпляльнага прыбору адным з інашаземцаў. Мяркуюцца, што ён паставіў прыбор са спіраллю пад лопак, а сам адсутнічаў у пакоі. Добра, што спрацавалі пажарная апалячальнікі і, дзякуючы аператыўным мерам па эвакуацыі ніхто з жыхароў не пацярпеў. Са студэнтамі з замежжа была праведзена чарговая размова па тэме пажарнай бяспекі. Вінаваты ў надзвычайнай сітуацыі, будзе аштрафаваны.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Прэзідэнты Беларусі і Расіі абмеркавалі ў Сочы перспектывы інтэграцыйнага ўзаемадзеяння

Перспектывы інтэграцыйнага ўзаемадзеяння, а таксама стратэгічнае супрацоўніцтва Беларусі і Расіі па розных напрамках 3 лютага ў Сочы абмеркаваў кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Прэзідэнт Беларусі знаходзіўся ў Расіі з рабочым візітам.

У ліку закранутых на сустрэчы пытанняў — пашырэнне гандлёва-эканамічных сувязяў, кантакты ў абароннай сферы, транзіт праз беларускую тэрыторыю, уладкаванне знешніх граніц, каардынацыя дзейнасці на міжнароднай арэне ў рамках праводзімай сумеснай знешняй палітыкі. У час перагавораў разглядалася магчымасць удзелу Беларусі ў рэалізацыі нацыянальных праектаў і федэральных праграм Расіі. Гэта, у прыватнасці, магло б вызначыцца ў пастаўках беларускай сельгастэхнікі і прадуктаў харчавання ў РФ. Асабліва ўвага была ўдзелена ўзаемадзеянню ў сферы спорту і турызму. Так, беларускі бок прапанаваў разгледзець магчымасць будаўніцтва ў ліку алімпійскіх аб'ектаў у Сочы і беларускага аб'екта. Акрамя таго, былі закрануты пытанні магчымасці пашырэння беларускай турыстычнай базы ў Краснай Палаце 2 тым, каб гэты комплекс змог прымаць большую колькасць людзей, у тым ліку грамадзян Расіі.

Такі фармат размовы кіраўнікоў дзвюх дзяржаў у неафіцыйнай абстаноўцы і давернай атмасферы дае магчымасць падрабязна абмеркаваць увесь комплекс адносінаў і абмяняцца думкамі па шырокаму колу пытанняў. Змяняльна, што праз некаторы час пасля пачатку двухбаковай сустрэчы да размовы прэзідэнтаў далучыліся старшыня расійскага ўрада Віктар Зубкоў і яго першы намеснік Дзмітрый Мядзведзев.

Сустрэча прэзідэнтаў у Сочы стала лагічным працягам кантактаў у рамках дамоўленасцяў, дасягнутых у снежні 2007 года ў Мінску ў ходзе візіту Уладзіміра Пуціна ў Беларусь і пасяджэння Вярэйшага Дзяржаўнага Саюза Расіі і Беларусі ў пасяджэннях Вярэйшага Дзяржаўнага Саюза Расіі, Аляксандра Лукашэнка ў неафіцыйнай абстаноўцы абмеркаваў з Віктарам Зубковым і Дзмітрыем Мядзведзевым некаторыя пытанні беларуска-расійскага супрацоўніцтва.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Большасць беларусаў не прымае ўваходжанне рэспублікі ў склад Расійскай Федэрацыі

Такія даныя атрыманы ў ходзе сацыялагічнага даследавання, праведзенага Інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Так, за ідэю ўваходжання ў склад РФ выказалі ўсяго 3,4 працэнта апытаных.

Большасць рэспандэнтаў (43,7 працэнта) лічыць, што рэспубліка павінна быць незалежнай дзяржавай і будаваць свае адносіны з Расіяй на аснове міжнародных дагавораў. Яшчэ 42,2 працэнта беларусаў бачаць будучае Беларусі і Расіі ў пабудове адносін па прынтцыпу раўнапраўнага саюза дзвюх дзяржаў са стварэннем наднацыянальных органаў кіравання.

У ходзе даследавання апытана 1 тыс. 808 рэспандэнтаў ва ўзросце ад 18 гадоў і старэйшых. Статыстычная хібнасць выбаркі складала менш як 3 працэнта.

Нашчадкі Вінцэнта



У Беларусь прыехалі нашчадкі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, сярод якіх яго прапраўнік Станіслаў ПЛАУСКІ і Тацэвуш КРЫЖАНЬСКІ і прапрапраўнічка Агнежка КРЫЖАНЬСКАЯ.

Вечарына ў духу «Ідыліі»

Вось, каб гэта бачыў сам Дунін-Марцінкевіч, то мог бы ганарыцца тым, што яго імя ў Беларусі можа аб'ядноўваць людзей ужо іншай эпохі. Ён сам імкнуўся да таго, каб беларусаў аб'ядналі яго ідэі. Сёння іх зноў хочацца нагадаць, таму што актуальнасць ідэй у Беларусі заўсёды і праз стагоддзі, як жыве і дух самога аўтара. Задавалася б, я наведвала свята музыкі ў Заслаўі, якое было прысвечана 200-годдзю Дуніна-Марцінкевіча. А быццам бы павяла ў яго фальварку, дзе сабраліся сабры гаспадары, знаёмыя, сярод якіх і выдатныя музыканты. І як тут без музыкі? Тым больш, што сам Дунін-Марцінкевіч у беларускім музычным свеце быў асабай вядомай...

1852 год. Мінск у чаканні опернай прэм'еры. Чым здзівіць Станіслаў Манюшка? Назва спектакля «Сялянка» — некай дзіўнавата для оперы. А калі яшчэ ведаць, што асновай для оперы стала «Дыялія» Дуніна-Марцінкевіча, для якой Манюшка напісаў музыку... Дыялія для опернага жанру, вельмі дзіўна. Ды і калі такое было, каб усё опера была на беларускай мове?!

Сапраўды, упершыню ў свеце праймаў опернае ўдзел Дуніна-Марцінкевіча беларуская мова загалма на опернай сцэне. Менавіта ён у XIX стагоддзі ўнёў беларускае слова да мастацкіх вяршынь. Беларускаяе слова ніколі не змагла ў душы народа. Яно жыло, калі Скарына выдаваў сваю «Біблію». Калі была створана першая еўрапейская канстытуцыя новага часу — Статут Вялікага княства Літоўскага, усе тры рэдакцыі якога былі напісаны на беларускай мове. А ў XVIII стагоддзі сам кароль Рэчы Паспалітай на беларускай мове склаў узнёсшы вершы ў гонар нявыжжскай оперы «Агаты». У XIX стагоддзі палічкі Дуніна-Марцінкевіча, славуці пісьменнік Адам Міцкевіч піша пра беларускую мову ў сваіх «Лекцыях па гісторыі славянскіх літаратур». Які пра самую расправаваную, самую даскананую і самую чыстую з усіх славянскіх мову. Беларускую мову ўспялялі Уладзіслаў Сыракомля і Ян Чачот. Але менавіта Дунін-Марцінкевіч дазволіў беларускамоўнаму багаццю выпусціцца ў самых высокіх элітных жанрах — драмы і нават оперы.

Безумоўна, пашчасціла яму сустрэцца са Станіславам Манюшкам. Разам з гэтым кампазітарам Дунін-Марцінкевіч напісаў яшчэ тры оперы — «Рэкруты набор», «Спаборніцтва музыкантаў», «Чароўная вада». Таму на свеце Вялікай канстытуцыя новага часу — Статут Вялікага княства Літоўскага, усе тры рэдакцыі якога былі напісаны на беларускай мове. А ў XVIII стагоддзі сам кароль Рэчы Паспалітай на беларускай мове склаў узнёсшы вершы ў гонар нявыжжскай оперы «Агаты», у XIX стагоддзі палічкі Дуніна-Марцінкевіча, славуці пісьменнік Адам Міцкевіч піша пра беларускую мову ў сваіх «Лекцыях па гісторыі славянскіх літаратур». Які пра самую расправаваную, самую даскананую і самую чыстую з усіх славянскіх мову. Беларускую мову ўспялялі Уладзіслаў Сыракомля і Ян Чачот. Але менавіта Дунін-Марцінкевіч дазволіў беларускамоўнаму багаццю выпусціцца ў самых высокіх элітных жанрах — драмы і нават оперы.

Аляксандр ГОРВАЛЬ: «ДОЛЕВАЕ БУДАЎНІЦТВА ПАВІННА НАСЫЦІЦЬ РЫНАК ЖЫЛЁМ»

Летась долевае будаўніцтва ў нашай краіне практычна не функцыянавала. Каб выправіць гэта становішча, спецыялістамі быў падрыхтаваны Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб некаторых пытаннях долевага будаўніцтва», які пачаў дзейнічаць з 31 студзеня 2008 года. Галоўныя моманты гэтага дакумента рэдакцыя загалівае пракаментаваць начальнік упраўлення жыллёвага будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Аляксандр ГОРВАЛЬ.

— Раней у забудоўшчыкаў паліні долевага будаўніцтва амаль не было эканамічнай зацікаўленасці ажыццяўляць такі від дзейнасці, бо ён не прадуцтваў атрыманне рэальнага прыбытку арганізатарам будаўніцтва?

— Так, таму забудоўшчыкі выкарыстоўвалі пры будаўніцтве жылля крытэрыі банку, уласныя сродкі, інвестыцыйнае фінансаванне, увогуле дзейнічалі без прыцягнення сродкаў насельніцтва. Такое жыллё будавалася выключна на продаж. У выніку аб'ектына сабекошт будаўніцтва істотна павялічваюцца. Акрамя гэтага, паводле ранейшых правілаў, існавалі моманты, якія стваралі вялікі комплекс дакументацыі для ажыццяўлення долевага будаўніцтва, нематчымае скасавання дагавораў з надбрасуемленымі дольшчыкамі і г.д.

— Новы дакумент паспрыяе істотнаму спрашчэнню арганізацыі долевага будаўніцтва?

— Указ кіраўніца дзяржавы № 55 стаў больш дэмакратычным у плане абмежаваньняў, але мы пастараліся стварыць баланс інтарэсаў забудоўшчыкаў і дольшчыкаў. Цяпер забудоўшчыкі маюць права атрымаць прыбытак па лініі долевага будаўніцтва ў памеры 5 працэнтаў, калі жыллё будзецца для маючых патрэбу ў паліпашэнні жыллёвых умоў, і лубы памер прыбытку пры будаўніцтве жылля для нечаргавікоў. Такі падыход дазволіць рэгуляваць кошт будаўніцтва жылля для грамадзян, якія стаяць на

самбл салістаў на драўляных дзвухавых інструментах. Прычым падчас канцэрта можна было адчуць... самога Дуніна-Марцінкевіча. Праз оперную партыю, якую некалі выконваў на сцэне сам аўтар!

Уявіце сабе, што гэты магутны чалавек не толькі ствараў вобразы герояў ў літаратурных творах. Сам Дунін-Марцінкевіч добра спяваў. Дакладна вядома, што ў оперы «Сялянка» ён выконваў адну з галоўных роляў — Навума Прыгаворкі. Гэта той персанаж, у вусны якога аўтар уклаў важныя словы — пра знядбанасць сялянства, пра неабходнасць яднання і імкнення да іншай долі. І калі трэба было напісаць нешта важнае, Дунін-Марцінкевіч як літаратар часта стаў сваёй псеўдэнім — Навум Прыгаворка.

Але нават псеўдэнімы не ратавалі яго ад пераследу — царскай службе не пакалілі без увагі дзейнасць Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, уяўлялі, наколькі можа быць небяспечны гэты чалавек. А часы былі гарачыя... Ён сам быў зняволены, дачка Каміла ўвогуле была вясла на ўдзел у паўстанні Каліноўскага. Але людзі верылі ў сваю зямлю і людзей, якія на ёй жылі. Пра гэта сведчаць матэрыялы, прадставіў у Заслаўі Дзяржаўны літаратурны музей. І сённяшняе беларускае літаратары, якія прыехалі на свята ў гонар славагэта пісьменніка, гаварылі пра тое, чаму ён вучыць прыкладам свайго жыцця. Павэт Навум Гальперыч сказаў: «Важна не проста ўзгадаць імя Дуніна-Марцінкевіча, а даць яму дэнавітавага і асабіва буйным памеры. У кватэры падазронага праваахоўніцкага падчас вобсыку і знайшлі абразы, якія з'яўляюцца гістарычна каштоўнасцю. Паводле папярэдняй інфармацыі, у кватэры было канфіскавана 54 абразы, якія датуюцца XVII—XVIII стагоддзямі. Прадпрымальнік затрыман.

— Усе фестывалі і музычныя свята так ці інакш падтуркуюць навуковую думку. Творчая ідэянасць робіць даследы гістарычнай мінулышчы велімі пачаснымі. Калісьці «Беларуская казала» і Віктар Скарабагатаў распыталі гэты раён. Але тыя фестывалі ладзіліся ў Мінску, і яны мелі розгалас сярод ілюмі, калімузычнай публікі. А з тым, што робіцца ў малых гарадах, жыць творчучо моладзь, якая прыходзіць потым у вучэльні, каб вывучыць беларускую музыку. Вялікі дзякуш Міхаліу Фінбергу, які ўваасабіў гэтыя ідэі, часам неверагодныя нават для мяне.

(Заканчэнне на 3-й стар.)

БПС-БАНК

ОАО «БПС-Банк» 28 января 2008 года провело внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования с повесткой дня: Об оказании ОАО «БПС-Банк» безвозмездной (спонсорской) помощи.

По итогам голосования принято решение по оказанию банком безвозмездной (спонсорской) помощи. За представленный на голосование проект решения проголосовали: «за» — 99,99 %, «против» — 0,01 %.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 11.07.2007 года на осуществление банковской деятельности. УНП 190219673

УП «Минский городской центр недвижимости» (продавец) совместно с ИМНС по Советскому району г. Минска проводят открытый аукцион по продаже подземного хранилища, пристроенного к подвалу ООО «Белкоминвест», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 45, к. 1, общей площадью 107 кв.м. Начальная цена составляет 199 520 000 рублей.

Контактные телефоны: 227 40 22, 227 48 36. УП «Минский городской центр недвижимости». УНП 190398583

ХРОНИКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

РАЗВЕДКУ НАТА ўЗНАЧАЛІЎ Выхадзец з КДБ

Старшыня камітэта НАТА па разведцы стаў выпускнік школы КДБ, кіраўнік контрразведкі Венгры Шандор Лаборч. Камітэт аб'ядноўвае кіраўнікоў разведкаў краін — удзельніц альянсу.

КОЖНЫ ЧАЦВЕРТЫ МАЛАДЫ БРЫТАНЕЦ ЛІЧЫЦЬ ЧЭРЧЫЛА ВІДУМАНЫМ ПЕРСАНАЖАМ

23 працэнта маладых брытанцаў ва ўзросце да 20 гадоў лічыць, што Уінстан Чэрчыла ніколі не існавала на самай справе. Такія вынікі апытання, праведзенага тэлеканалам UKTV Gold.

77 працэнтаў маладых людзей заклі, што ніколі не чытаюць гістарычныя кнігі, а 61 працэнт — што перакліваюць тэлеканал адроз, які толькі ўбачаць гістарычную перадачу. Цікава, што многія ўдзельнікі апытання лічыць міфалагічнымі фігурамі не толькі легендарнага брытанскага прэм'ера, але і Рьнарда Львіна Сэрца, Чарльза Дзікенса, Махатму Гандзі і епіскупа царквы Клеапарту. Пры гэтым брытанцы ўпэўнены ў рэальнасці Шэрлака Холмса, караля Артура, трох мушкетэраў і Рабінзона Круза.

У РАСІ РАХУНКІ З ЖЫЦЦЁМ НАЙШАЦЬ ЗВОДЗЯЦЬ ДЗЕЦІ, У ІРАКУ — АМЕРЫКАНСКІЯ ВАЙСКОЎЦЫ

Расія займае другое месца ў свеце па колькасці самагубцаў. Пры гэтым найшасцей рахункі з жыццём зводзяць дзеці і падлеткі. Толькі ў 2007 годзе суіцыд здзейснілі амаль тры тысячы расіянаў ва ўзросце ад 5 да 19 гадоў. За апошнія 30 гадоў гэта лічба вырасла ў 30 разоў.

Цікавая інфармацыя прыйшла з Германіі. Колькасць замаху на самагубства сярод амерыканскіх вайскоўцаў у Іраку пачынаючы з 2002 года вырасла амаль у шасць разоў, піша Der Spiegel. Паводле афіцыйнай інфармацыі, летась звеці рахункі з жыццём спрабавалі 2100 вайскоўцаў, што ў сярэднім складае пяць замаху на самагубства за дзень. 89 чалавек у выніку загінулі. Яшчэ 32 смерці былі кваліфікаваныя як «магчымы суіцыд».

ШПІЛКІ ПАЛЯПШАЮЦЬ СЭКСУАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ

Абцасы-шпількі не толькі выглядаюць сэксуальна і элігантна, але і спрыяюць жаночаму аргазму.

Аказваецца, высокая абцасы аказваюць станоўчы ўплыў на мышцы малаго таза, так званыя «мышцы задавальнення», піша італьянская La Repubblica.

Table with exchange rates for various currencies: USD, EUR, GBP, etc.

Table with financial information, including bank details and contact information for the newspaper.

З'ЕЎ СЫР... І ПАХУДЗЕЎ

Калі ўбачыце ў аптэках... пюрэ ў слоіках, не здзіўляйцеся, гэта карысныя для здароўя прадукты харчавання. «Здароўе ў слоіках» становіцца рэальнай справай дзякуючы супрацоўніцтву беларускіх вучоных і вытворцаў.

— Наогул з пункту гледжання медыцыны харчаванне павінна быць правільным, рацыянальным і здаровым, — расказвае загадчык кафедры акушэрства і гінекалогіі Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Сяргеі Занько. — Цяпер дактрына Сусветнай арганізацыі аховы здароўя прадагледжвае магчымасць прадуктаў харчавання папрадхваць асноўныя захворванні і выключачч навунасыць у іх фактары рызыкі развіцця захворванняў. Харчаванне павінна быць, як кажуць, у «балансе». Асабліва востра праблема неабходнасці такога харчавання стаіць перад цяжарнымі жанчынамі. 80 працэнтаў з іх маюць саматанічныя захворванні, што паніжае эфектыўнасць абмену рэчываў, павялічваецца патрабнасць у асобных кампанентах харчавання.

Як расказаў «Звяздзе» прафесар Занько, супрацоўнікі Віцебскага медыцынскага ўніверсітэта сумесна з мінскім навукова-даследчым інстытутам харчовых прадуктаў і віцебскім кансервавым заводам «Ноўка» распрацавалі новы харчовы прадукт з натуральнай сыравіны для цяжарных жанчын і маці, якія кормяць дзяцей. Падлічана, што праект коштам больш як 340 мільянаў беларускіх рублёў, можа акупіцца за 1,3 года. Пюрэ з морквы, яблыкаў, розных ягад можна ўжываць, прымаючы любое медыкаментознае лячэнне.

Ачышчаныя навукоўцы, дарэчы, вельмі плённа працуюць над стварэннем розных карысных прадуктаў. У прыватнасці, распрацавана рэцэптура для вырабы сыроў, дзякуючы ўжыванню якіх можна пахудзець без усюдж дьет. Інтарсэс да беларускага смачнага ноў-хаў яго правялі ў краінах замежжа, дзе праблема вяркай вагі актуальна для многіх жыхароў.

Аляксандр ПУХАНСКІ. БАБРЫ РАСПЛАДЗІЛІСЯ

Што на рэках і азёрах у сельскай мясцовасці, дык гэта ўжо нікога не здзіўляе. А то ж — у наваколлях Гомеля, і, у прыватнасці, побач з вялярнай базай «Дынама», недалёка ад абласной клінічнай бальніцы. Тут яны развілі сваю гаспадарчую дзейнасць, «практыкуючыся» на вербалоў, асінах да таполяў. Наўстаў час палавання на іх. З «фотаружом», праўда.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Крымінал, здарэнні ТРЫ ў АДНЫМ

Раней судзімы жыхар Гомельскага раёна затрыманы супрацоўнікамі крымінальнага вышукі УУС Гомельскага аблвыканкама і Гомельскага ГАУС за збойства, разбой і згвалтаванні. Прычым усё тры злачынствы ён учыніў на працягу аднаго дня. Аб гэтым паведамліла оперупаўнаважана па асабліва важных справах упраўлення крымінальнага вышукі галоўнага ўпраўлення крымінальнай міліцыі МУС Беларусі Уладлена Харытанова.

Паводле слоў падарозны прапрайшоў у дом жыхаркі адной з вёсак Гомельскага раёна, стукнуў жанчыну па галаве паленам і забраў 100 тысяч беларускіх рублёў, пасля чаго ён згвалтаваў. Затым ён накіраваўся да жыхаркі гэтай жа вёскі, дзе пасля сумесна выпітых спіртных напойў дакачаўся, калі той засне, і на глебе непрыязных адноснаў падпапіў хату. Гаспадар загінуў. Паводле заключэння судова-медыцынскай экспертызы, смерць наступіла ад атручэння чадным газам.

Падарозны затрыманы і знаходзіцца ў следчым знятаў. Узбуданы тры крымінальныя справы — па фактах разбою, збойства і згвалтавання.

Кар. БЕЛТА.

СМЯРТОТНАЯ РЫБАЛКА

У Беларусі падлічана рыбалка ў студзені гэтага года забрала жыццё трох чалавек. Як паведамлілі ў Беларускім рэспубліканскім таварыстве ратавання на водах, два няшчасныя выпадкі адбыліся на Вілейскім вадасховішчы і адзін на Мінскім моры.

Паводле слоў спецыялістаў-ратавальнікаў, нягледзячы на тое, што таўшчыня лёду на вадзеах Беларусі складае 10—20 см, перамяшчацца па ім вельмі небяспечна, бо шмат прамывы, а пацпленне робіць лёд вельмі крохкім. На паўднёвых рэках рэспублікі, такіх, як Прыпяць, Сож, Нёман, пацяўся крыгаход. Таму ратавальнікі папярэджаюць аматараў падлібнай рыбалкі аб павышанай небяспечнасці на вадзеах. Выратаваць чалавека ва ўмовах крыгаходу вельмі цяжка, а часта проста немагчыма.

Уладзімір МАЦВЕЕЎ, БЕЛТА.

СЯРОД БЕЛАГА ДНЯ

Увараліся ў магазін вёскі Амелына Рагачоўскага раёна тры рабаўніку, якія былі ў масках... Пагражаючы намом і прадметам, падобным на пісталет, яны прымуслі прадаўцаў аддаць ім усю вырчку (каля памільёна рублёў), забралі спіртное, прадукты харчавання і зніклі. Перапахоная работніца прылягла, як паведамлілі нам у прэс-цэнтры УУС Гомельскага аблвыканкама, нумар легкаваўшкі рабаўнікоў не запаміналі. Міліцыя працягвае пошукі злачынцаў. Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Вясковыя жанчыны

КІРЫЛ, ВАЛЯ І ЎСЕ АСТАТНІЯ

З усёй вялікай сям'і Зіновічаў дома аказаліся толькі маці і малодшы сын Кірыл. Бацька быў на працы. Старэйшыя дочки Каця і Насця — на занятках, а шасцігадовая Валя захварэла на бранхіт і яе паклілі ў бальніцу. Кірыл — Валін равеснік. «Яны як двойняты, — расказвае Жана Тадэвушаўна, — як іголкач з ніткай: куды адзін, туды і другі, і літары вуваць разам, з цацкамі гуляюць, і шкоду якую ўчыніць — адзін ад аднаго не адста-нуць».

— А можна я раскажу!? — выходзіць на прыздні план Кірыл. — Пачкай, дзіцятка, — мякка, але настойліва спынае маці, — пакуль дарослыя размаўляюць, ты паскладвай мазаіку. Ён адыходзіць убок, але з'яўляецца з тым жа пытаннем праз хвіліну. Потым зноў. У рэшце рэшт расказвае, якую цацку памаць яму хросны бацька, у якой скрынцы складзены яго машыны, танкі і іншая тэхніка, як яны з Валей насілі цагліны для новага дома. Тэмы паведамленню нараджаюцца, здаецца, кожнае імгненне ў гэтага непаседы і жыўчыка, і новае пачынаецца з пытання: «А можна я раскажу?».

Нарошце маці перарывае гэты патак прапановаў: «А ты раскажы, за што вы з Валей у кутку сталі». Сын не губляецца: «А можна я не буду?.. Даўнавата гэта было... узлілі запалкі без дазволу...» Далей расказвае маці, якую небяспечную гульню прыдумалі малія, калі яна выйшла ў хлэй дагледзець скаціну. Яны даставілі запалкі з пачка і шморганца імі аб гарачыя дзверцы грубкі, працуючы на завод «Ноўка» распрацавалі новы харчовы прадукт з натуральнай сыравіны для цяжарных жанчын і маці, якія кормяць дзяцей. Падлічана, што праект коштам больш як 340 мільянаў беларускіх рублёў, можа акупіцца за 1,3 года. Пюрэ з морквы, яблыкаў, розных ягад можна ўжываць, прымаючы любое медыкаментознае лячэнне.

Ачышчаныя навукоўцы, дарэчы, вельмі плённа працуюць над стварэннем розных карысных прадуктаў. У прыватнасці, распрацавана рэцэптура для вырабы сыроў, дзякуючы ўжыванню якіх можна пахудзець без усюдж дьет. Інтарсэс да беларускага смачнага ноў-хаў яго правялі ў краінах замежжа, дзе праблема вяркай вагі актуальна для многіх жыхароў.

Аляксандр ПУХАНСКІ. БАБРЫ РАСПЛАДЗІЛІСЯ

Што на рэках і азёрах у сельскай мясцовасці, дык гэта ўжо нікога не здзіўляе. А то ж — у наваколлях Гомеля, і, у прыватнасці, побач з вялярнай базай «Дынама», недалёка ад абласной клінічнай бальніцы. Тут яны развілі сваю гаспадарчую дзейнасць, «практыкуючыся» на вербалоў, асінах да таполяў. Наўстаў час палавання на іх. З «фотаружом», праўда.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Крымінал, здарэнні ТРЫ ў АДНЫМ

Раней судзімы жыхар Гомельскага раёна затрыманы супрацоўнікамі крымінальнага вышукі УУС Гомельскага аблвыканкама і Гомельскага ГАУС за збойства, разбой і згвалтаванні. Прычым усё тры злачынствы ён учыніў на працягу аднаго дня. Аб гэтым паведамліла оперупаўнаважана па асабліва важных справах упраўлення крымінальнага вышукі галоўнага ўпраўлення крымінальнай міліцыі МУС Беларусі Уладлена Харытанова.

Паводле слоў падарозны прапрайшоў у дом жыхаркі адной з вёсак Гомельскага раёна, стукнуў жанчыну па галаве паленам і забраў 100 тысяч беларускіх рублёў, пасля чаго ён згвалтаваў. Затым ён накіраваўся да жыхаркі гэтай жа вёскі, дзе пасля сумесна выпітых спіртных напойў дакачаўся, калі той засне, і на глебе непрыязных адноснаў падпапіў хату. Гаспадар загінуў. Паводле заключэння судова-медыцынскай экспертызы, смерць наступіла ад атручэння чадным газам.

Падарозны затрыманы і знаходзіцца ў следчым знятаў. Узбуданы тры крымінальныя справы — па фактах разбою, збойства і згвалтавання.

Кар. БЕЛТА.

СМЯРТОТНАЯ РЫБАЛКА

У Беларусі падлічана рыбалка ў студзені гэтага года забрала жыццё трох чалавек. Як паведамлілі ў Беларускім рэспубліканскім таварыстве ратавання на водах, два няшчасныя выпадкі адбыліся на Вілейскім вадасховішчы і адзін на Мінскім моры.

Паводле слоў спецыялістаў-ратавальнікаў, нягледзячы на тое, што таўшчыня лёду на вадзеах Беларусі складае 10—20 см, перамяшчацца па ім вельмі небяспечна, бо шмат прамывы, а пацпленне робіць лёд вельмі крохкім. На паўднёвых рэках рэспублікі, такіх, як Прыпяць, Сож, Нёман, пацяўся крыгаход. Таму ратавальнікі папярэджаюць аматараў падлібнай рыбалкі аб павышанай небяспечнасці на вадзеах. Выратаваць чалавека ва ўмовах крыгаходу вельмі цяжка, а часта проста немагчыма.

Уладзімір МАЦВЕЕЎ, БЕЛТА.

СЯРОД БЕЛАГА ДНЯ

Увараліся ў магазін вёскі Амелына Рагачоўскага раёна тры рабаўніку, якія былі ў масках... Пагражаючы намом і прадметам, падобным на пісталет, яны прымуслі прадаўцаў аддаць ім усю вырчку (каля памільёна рублёў), забралі спіртное, прадукты харчавання і зніклі. Перапахоная работніца прылягла, як паведамлілі нам у прэс-цэнтры УУС Гомельскага аблвыканкама, нумар легкаваўшкі рабаўнікоў не запаміналі. Міліцыя працягвае пошукі злачынцаў. Уладзімір ПЕРНІКАЎ.



Жана Тадэвушаўна і яе малодшы сын Кірыл. Бацька і старэйшыя дочки — на працы. Валя захварэла на бранхіт і яе паклілі ў бальніцу. Кірыл — Валін равеснік.

— А можна я раскажу!? — выходзіць на прыздні план Кірыл. — Пачкай, дзіцятка, — мякка, але настойліва спынае маці, — пакуль дарослыя размаўляюць, ты паскладвай мазаіку. Ён адыходзіць убок, але з'яўляецца з тым жа пытаннем праз хвіліну. Потым зноў. У рэшце рэшт расказвае, якую цацку памаць яму хросны бацька, у якой скрынцы складзены яго машыны, танкі і іншая тэхніка, як яны з Валей насілі цагліны для новага дома. Тэмы паведамленню нараджаюцца, здаецца, кожнае імгненне ў гэтага непаседы і жыўчыка, і новае пачынаецца з пытання: «А можна я раскажу?».

ГРУПА — ЯШЧЭ НЕ ПРЫСУД

Першы ў Беларусі спецыялізаваны цэнтр медыка-сацыяльнай рэабілітацыі інвалідаў па зроку пачаў работу ў санаторыі «Пад'ельнікі» Уздзенскага раёна. Чакаецца, што ўжо сёлета цэнтр зможа наведваць 375 чалавек, пры гэтым, як правіла, пачынуць сюды будучы выдавацца асобам, якія наўдзячы выйшлі «на групу».

Групама, катаракта, парушэнні мазгавога кровазабавітання, дарожная транспартная і бытавыя траўмы, у рэшце рэшт, запавольнае напружанне работ і празмернае «захапленне» камп'ютарамі. Статыстыка сведчыць, што ў Беларусі налічваецца звыш 20 тыс. інвалідаў па зроку, літаральна на штотод толькі «з-за вацкі» выходзіць на групу каля 2 тысяч грамадзян нашай краіны, сярэд ж якіх 350—370 чалавек — непасрэдна ў Мінскай вобласці. Прычым абсалютная большасць з іх мае працаздольны ўзрост, і якая гэта акалічнасць стварае дадатковыя праблемы. Бо не сакрэт: дапамагчы адаптавацца да жыцця дзцем з сур'ёзнымі парушэннямі зроку могуць у спецыялізаваных установах. У той час як з дарослымі тут амаль ніхто і не працаваў».

— Мы добра ведалі гэту сітуацыю і імкнуліся знайсці з яе выйсце, — расказвае старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінаблвыканкама Аля Мікалуцкая. — У свой час нават было прынята даволі незвычайнае рашэнне: для па-сапраўднаму вартай тэрміновай дапамогі і дапамогі людзям са «слабымі» вачамі на даму на работу ў раённыя тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Мінчыны ўладкоўваліся такія ж інваліды па зроку. Але гэтага аказалася мала, таму яшчэ ў 2006 годзе з'явілася іная ідэя — стварыць спецыялізаваны цэнтр рэабілітацыі. Праўда, трэба заўважыць, што зрабіць гэта было складана, прынамсі, раней падобных устаноў у нашай краіне проста не існавала.

Чыстыя сасновы лес, зліццё адрозу трох рэчак, добрая ўмова прахавання, безбар'еры асяродак — найбольш прымальным месцам для размяшчэння спецыялізаванага цэнтру для інвалідаў па зроку падаўся санаторыі «Пад'ельнікі» Уздзенскага раёна, да таго ж такі варыянт дазволіў адмовіцца ад больш дарагага «новага будаўніцтва». Сяродні на рамонце часткі санаторных памажанняў знайшлі ў фондзе занятасці насельніцтва, грошы на абстаўленне былі выдаткаваны з абласнога бюджэту. Прычым набываліся толькі сучасныя распрацоўкі, і не ў апошняю чаргу — дзякуючы «падказкам» Беларускага таварыства інвалідаў па зроку.

Сяргей ГРЫБ. Уздзенскі раён.

КАРОВЫ З «ЧЫПАМІ», даяркі — за камп'ютарамі

У СВК «Хаціслаўскі» Маларыцкага раёна вядзецца будаўніцтва новай малочнатарнай фермы.

«Малако — жывыя грошы» — да такой высновы ўсё часцей прыходзіць не толькі гаспадары прыватных падворкаў, але і кіраўнікі СВК. Дзякуючы адносна надвор'ю працэсу вытворчасці прадукту і хуткай яго рэалізацыі, малочны накірунак у жывёлагадоўлі па-ранейшаму застаецца вельмі перспектывым.

— Нашы спецыялісты ўжо ездзілі ў Чарнаўчыцы пераймаць вопыт. Пачалі адбор і вырошчванне высокапрадуктыўнага палогоў для будучай фермы. Застаецца яшчэ вырашыць кадравае пытанне. Не тое каб у нас адчуваецца праблема з працоўнымі рэсурсамі. Не, проста патрэбна падабраць кваліфікаванага асемітара, які заглядвае ферму, старанна даярка. Дарчы, разлічана, што 600 кароў будзе абслугоўваць толькі тры апэратары машынаўнага даення. Магчыма, цяжкавата, але ж і заробак будзе дастойны, — аналізуе суземаўца.

Пачаўшы будаўніцтва новай фермы, кіраўніцтва СВК, у першую чаргу, разлічвае на свае сілы: якія «Хаціслаўскі» адносіцца да ліку лепшых гаспадарак раёна. Праўда, існуе рызыка, што такое значнае фінансаванне ўкладанне можа часова аслабіць гаспадарку. Але рызыка апраўдае сваё, асабліва калі ўлічыць, што, паводле падлікаў, ферма акупіцца ўжо праз восем гадоў.

Аляксандр АЛЕСІК. Маларыцкі раён.

блізна так: карова прыходзіць у даільна-малочны блок (разлічана на 36—38 гаоў), займае сваё месца, з чыпа, замацаванага ў яе на шыі, счытваецца і перадаецца ў гаоўны камп'ютар поўная інфармацыя: колькі малака яна дала ў мінулы раз, ці не хварэе яна (у такім выпадку малако будзе збірацца не ў гаўліны бак, а ў асобныя канстры) і інш. Працэс рэзачны кармоў таксама будзе механізаваны.

— Малако — жывыя грошы» — да такой высновы ўсё часцей прыходзіць не толькі гаспадары прыватных падворкаў, але і кіраўнікі СВК. Дзякуючы адносна надвор'ю працэсу вытворчасці прадукту і хуткай яго рэалізацыі, малочны накірунак у жывёлагадоўлі па-ранейшаму застаецца вельмі перспектывым.

— Нашы спецыялісты ўжо ездзілі ў Чарнаўчыцы пераймаць вопыт. Пачалі адбор і вырошчванне высокапрадуктыўнага палогоў для будучай фермы. Застаецца яшчэ вырашыць кадравае пытанне. Не тое каб у нас адчуваецца праблема з працоўнымі рэсурсамі. Не, проста патрэбна падабраць кваліфікаванага асемітара, які заглядвае ферму, старанна даярка. Дарчы, разлічана, што 600 кароў будзе абслугоўваць толькі тры апэратары машынаўнага даення. Магчыма, цяжкавата, але ж і заробак будзе дастойны, — аналізуе суземаўца.

Пачаўшы будаўніцтва новай фермы, кіраўніцтва СВК, у першую чаргу, разлічвае на свае сілы: якія «Хаціслаўскі» адносіцца да ліку лепшых гаспадарак раёна. Праўда, існуе рызыка, што такое значнае фінансаванне ўкладанне можа часова аслабіць гаспадарку. Але рызыка апраўдае сваё, асабліва калі ўлічыць, што, паводле падлікаў, ферма акупіцца ўжо праз восем гадоў.

Аляксандр АЛЕСІК. Маларыцкі раён.

Прамая лінія НАША СКУРА — ЛЮСТЭРКА ІМУНІТЭТУ

Адказвае загадчык амбулаторнага дэрматавенералагічнага аддзялення Мінскага скурна-венералагічнага дыспансара Уладзімір ЯРОМІЧ.

«Працяг. Пачатак у нумарах за 30, 31 студзеня, 1,2 лютага»

— Магілёўская вобласць, Таццяна Канстанцінаўна. Раскажыце, калі ласка, як пачынаецца такое захворванне, як пазнаць, калі варта пачынаць біць трывогу?

— Захворванне гэта варыябельнае. І калі аднойчы ўзнікае, то застаецца з чалавекам на ўсё жыццё. Якім чынам спарыць будзе працякаць, загадвае скажаць немагчыма. Можа быць адна невялікая плямка, а можа абсыпаць і ўсё цела. Як толькі з'явілася першае прыяўленне, варта біць трывогу.

— У нашым выпадку ёсць плямы на каленях і галаве. Не ведаем, які лячыцца. Мясцовыя ўрачы нешта гатуюць у аптэцы...

— Па-першае, вонкавага лячэння тут недастаткова. Неабходна прымаць адпаведныя препараты. Акрамя таго, лячыць трэба не хваробу, а чалавека. Неабходна прызначыць лячэнне з улікам многіх момантаў, напрыклад, мець на ўвазе, якія яшчэ хранічныя захворванні мае чалавек, з-за чаго актыўнае лячэнне ў дадзеным канкрэтным выпадку. Патрэбны агляд спецыяліста. Зварыцца да мясцовага дэрматолога, і памятаць, што, магчыма, аднаго візіту будзе недастаткова. Калі прызначае лячэнне акажацца малаэфектыўным, значыць, трэба будзе разам з доктарам падабраць іншую схему.

— Мы тут ужо і народнымі сродкамі спрабавалі лячыцца. Нам казалі, што нельга адрозу ўжываць моцныя лекі...

— Ёсць розныя препараты, і, вядома ж, пачынаць лячэнне не абавязкова з моцных.

— Зразумела. Яшчэ прызначалі кварц...

— У большасці выпадкаў ультрафіялетавая абпрацоўка мае дае станоўчы вынік.

— Ці можна выкарыстоўваць такія прыборы, як біяптон?

— Трэба глядзець, наколькі ён дапамагае. Калі вынік ёсць, значыць, карыстацца варта.

— Ніна Іванавна са Столінскага раёна. У дацкі прыяўленні абстрактнага запалення прыяўленне, лущэнне. У Пінску, дзе яна пражывае, зварталася да дэрматолога. Мазі, якія ёй прызначалі, не дапамагалі. Цягнуцца гэта ўжо некалькі гадоў.

— Пажадана пачаць лячэнне па месцы жыхарства. Калі яно будзе

малаэфектыўным, напэўна, будзе прынята рашэнне аб калегіяльным абмеркаванні метадаў лячэння — на ўрачэбным кансіліюме. Далей вашай дацкі могуць выдаць накіраванне на абследаванне ў Брэсце або ў Рэспубліканскім кансультацыйным цэнтры, які знаходзіцца ў Мінску на базе скурна-венералагічнага дыспансара.

— Калінкавічы, Мікалай Анісімавіч турбуе вас. 20 гадоў пакутуе ад спарыццаў. Лячыўся ў Мінску, Гомелі, Мазыры. Някага відавочнага станоўчага зруку пакуль не адчуў. Цяпер прымаю прэзідэнталон. Прымаў і метатрэкрат, але ж ад яго надта многа ўскладненняў.

— Такое гэта захворванне. Лячыцца вельмі цяжка, а схемы лячэння ва ўсім свеце прыкладна аднолькавыя. Вам застаецца працягваць лячэнне.

— Я некалькі разоў ездзіў на мора. Мясцыя за два становіцца крыху лепш, але праз некалькі час усё вяртаецца, што называецца, ў горшы выгляд. У прыяўленні, я гатовы быць бы паехаць нават на Мёртвыя мора ў Ізраіль, але ці варта?

— У мяне былі пацыенты, якія ездзілі ў Ізраіль, і некаторым гэтага хапала на паўгода, некаторым на год. Але якога выніку можна чакаць у вашым выпадку, мне скажаць цяжка.

— Скажыце яшчэ: чуў, што ў Гомелі працую некалькі цэнтры карэкцыйкі імуннай сістэмы — дакладная назва не памятаю... Ці варта туды звартацца?

— Можаче прайсці там абследаванне. Без яго ў любым выпадку немагчыма гаварыць ні пра якое лячэнне.

— Алена з Мінска. Пасля кансультацыі анкалага я выдаліла дзве радзімкі — яны часта траўмаваліся. Але ёсць яшчэ некалькі штук, якія, быццам бы, і не траўмуюцца моцна... Выдаліць мне іх ці пакінуць?

— Гэта можае вырашыць толькі вы самі, бо паказаннем да выдалення радзімак з'яўляецца якая частая траўматызацыя. Калі анкалаг пакінуў гэта на ваша жаданне, значыць, можае астатнія радзімкі не чапаць.

— А наогул выдаленне радзімак — бесплячная працэдура?

— Пасля кансультацыі з анкалагам — безумоўна.

— Верхнядзвінск, Васіль Васільевіч. У мяне доволі даўно — грыбковае захворванне.

Святлана БАРЫСЕНКА, Волга ШАЎКО. (Працяг будзе.)

На слыху

ЗА КІЁСКІ НА ГАРАДСКІХ ПРЫШЫНКАХ МІНЧАНЕ ТОЛЬКІ ПАДЗЯКУЮЦЬ

Сталічныя ўлады абвясцілі, што да канца года ўсе камерцыйныя кіёскі, якія працуюць зараз на прыпынчальных пунктах гарадскага транспарту, спыняць сваё існаванне. Такім чынам Мінгарвыканкам павінен паставіць у гэтай шматгадовай гісторыі апошняю кропку...



Фота: М.Міхалевіч, БЕЛТАС/СМ

Цытую ўласную ж інфармацыю ад 11 чэрвеня 2002 года: «Пайшоў адзін месяц, як з цэнтральных магістральных беларускіх сталіцы былі канчаткова знесены кіёскі. Сотні людзей страцілі свае працоўныя месцы, горад недаатрымваў пэўную суму падаткаў і, галоўнае, фактычна пацярпела большасць насельніцтва Мінска. Што ж у выніку выйграў горад акрамя «еўрапейскага выгляду»?

Нагадаем, што ў канцы мінулага года першы намеснік міністра гандлю, адказваючы на пытанне аб далейшым лёсе камерцыйных прадпрыемстваў гандлю, паведамаў на прэс-канферэнцыі, што трэць усяго тавараабароту ахвочыцца ў Беларусі ў неарганізаваным сектары гандлю. Далей чыноўнік назваў такое становішча спраў «нормальным», «паколькі створаная ў краіне матэрыяльна-тэхнічная база дазваляе ажыццяўляць тыя ж аб'ёмы тавараабароту ў стацыянарных прадпрыемствах гандлю, гэта значыць весці арганізаваны цывільзаваны гандаль і забяспечваць гарантвананыя наступленні ў бюджэце». І хоць прадстаўніц Міністэрства гандлю гаварыў тады пра неабходнасць звужэння ў неарганізаваным сектары аб'ёмнага тавараабароту не адміністрацыйна, а камерцыйнымі метадамі, крыху больш як месяц таму мінчане ўбачылі ўкрадз першы варыянт вырашэння праблемы».

Нагадаю, калі хто забываў, што за некалькі гадоў да гэтага мы перажылі імяклівы рост ценяў на многія прадукты харчавання, пэўны дэфіцыт і нават — няхай і непрацягла, — але вяртанне да старога казася, — але вяртанне да старога казася, — у тым ліку і так званыя камерцыйныя кіёскі многім дапамаглі элементарна жыцьцёва. Праз некалькі гадоў сітуацыя стабілізавалася, аднак, зноў жа, нагадаю, той колькасці гіпер-супер і іншых «маркетаў», што таюса мінчане зараз, тады яшчэ мацым не назіралася.

Адзіным слухным апраўданнем — чаму камерцыйныя кіёскі павінны знікнуць, прынамсі, з галоўных вуліц сталіцы (асабліва з пазіцыі сённяшняга дня, калі мы бачым усё тэа змяненні ў знешнім выглядзе горада, што адбыліся за апошні час) — быў іх выгляд. Сапраўды, нейкая «будка» на праспекце, побач з помнікам архітэктару ці паважаным ведамствам (памятаеце тыя першыя кіёскі з ДСП, чырвоныя, з белымі акенцамі?) не адпавядалі гонару сталіцы. Кіёскі засталіся толькі на «другасных» магістралях, у спальных мікрараёнах. Неаднойчы змяняўся і іх знешні выгляд, які пакрысе рабіўся ўсё больш сучасным і прывабным (па патрабаванні ўладаў усё гэтыя пераўтварэнні аплываліся з кішнёў уладальнікаў кіёскаў: тыя хоць і не былі цалкам згодныя з такім становішчам спраў, але, каб захавачь бізнес, мусілі падпарадкавацца, а састарэлыя кіёскі, паводле прапановы чыноўнікаў, звылі «на дачына участкі»). Некалькі гадоў таму знешні выгляд кіёскаў на прыпынчальных пунктах быў зведзены да нейкага адзінага стандарту: з нававыма, лаўкай для пасажыраў. Уладальнікі кіёскаў абавязалі абавязкова мець у продажы талончыкі для праезду ў гарадскіх пасажырскіх транспарце. Што яшчэ трэба?

Зноў не падабаецца знешні выгляд кіёскаў? Ну, распрацуюць новы. Уладальнікі гэтай ідэі, вядома ж, не будуць «пляскаць у ладкі», але, упэўнены, «добраахвотна-прымусоўна» зноў выкладуць уласныя сродкі, каб захавачь сваю справу. Толькі абсалютна справядліва пажадаюць, каб іх пасля гэтага «не чапалі» з аналагічнымі прапановамі гадоў пяць-дзесяць (у ідэале — нашамт больш). Якое зарэзасноўнае абвінавачванне гучыць у адрас камерцыйных кіёскаў? Тое, што і пяць—шэсць гадоў таму: парушэнне санітарных нормаў пры захаванні і рэалізацыі тавараў. Прабачце! Любы раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі рэгу-

лярна праводзіць праверку суб'ектаў гаспадарання ўсіх формаў уласнасці і раз-пораз у большай ці меншай ступені такія парушэнні знаходзяць і ў магазінах. Мінімум аднойчы ў жыцці кожны з нас, спажываючы, набываў у магазінах тавары не належнай якасці. Што, гэтыя суб'екты гаспадарання пасля праверак ці скаргаў зносілі з «тва-ры зямлі»?.. Сапраўды ёсць парушэнні? Санітарнай, проціпажарнай бяспекі? Шкада дзяўчат, якія зімой у сцюжу і летам у спёку ўвесць дзень праводзяць у гэтым металічным «боксе»? За пяць—шэсць апошніх гадоў, упэўнены, усё гэтыя жылы можна было б выправіць, прад'яўляючы ўладальнікам гандлёвых прадпрыемстваў цалкам абгрунтаваны, аб'ектыўныя патрабаванні. Гаспадар-уласнік не дурань — ва ўрон сабе працаваць не будзе, зробіць усё магчымае, каб застацца на звыклым месцы з «на-праваданай» кліентурай. На некаторыя парушэнні, думаю, уладальнікі кіёскаў ішлі фактычна свядома: я не ведаю, калі мяне адсюль «папросяць» і па якой прычыне, дык навошта мне ўкладваць лішнія сродкі ў развіццё справы з прыбыткам?

Пра «еўрапейскі ўзровень». У свой час мне давалося пабываць неаднойчы ў Польшчы, Чэхіі, Славакіі, наведваць Венгрыю, Англію. І бачыць там кіёскі — па продажы перыядыкі, тытунёвыя вырабы — нашамт горшыя, чым у нас на той жа момант. У вялікіх і малых гарадах. Металічныя, з іржавымі кра-тамі з буйнога дроту, распісаных графіцы, яны часам размяшчаліся

побач з гістарычнымі і культурнымі цэнтрамі гарадоў. Больш за тое, у іх прадвалася друкаваная прадукцыя зратычнага і нават парнаграфічнага характару і — нічога, нікога гэта не бянтэжыла. На сярэд-невяковай плошчы невядлікага чэшскага гарадка, дзе мы былі двойчы, па нідзялях гарадскія ўлады дазвалялі ладзіць кірмаш кітапту нашага «Поля цудаў» ў Ждановічах. І ўсім гэта падабалася — жыхарам, гандлярам, турыстам.

«...Я — курца са стажам. Згодны, шкоднае звычайна. Не пра тое размова. Ужо колькі гадоў ценя на цыгарэты аднолькавы для ўсіх суб'ектаў гаспадарання. Але ж... У многіх магазінах у продажы часта бываюць адны толькі вырабы вядомай айчынай фабрыкі. І х я не куру ўжо шмат гадоў і, спадзяюся, не буду спажываць ніколі (даруць-це, вытворцы). Выручаюць праз ткія кіёскі. Бывае, патрэбнай маркі няма ў адным, другім, пятым — не

зазавілі, ці што? Раніцай я магу га-дзіну выдаткаваць на пошукі патрэбных мне цыгарэт, прычым, у магазіны я нават не заходжу. Што будзе далей? (Я хутчэй кіну курчыць добраахвотна, чым пад нейчым прымусам.)

Хутка трэі гадзі, як мы жывём ў мікрараёне «Чырвоны Бор» — гэта дзесяць хвілін пешакой ад станцыі метро «Каменная Горка». Гэта і вы-растоўвае. На шляху — падаецца, сем кіёскаў, адзін з якіх — газетны (у ім, дарчы, па маім шматгадо-вым падліку, а пакаджа больш за сто долараў у год толькі за адну цыгарэтку; а калі ўлічыць іншую драбязу кітапту канвертаў, марак, канцтавараў, цыгарэт, і інш.?..) Ран-ней жаў на здымнай кватэры на вуліцы Алтайскай, дык адна з апошніх кіёскераў — цудоўная жан-чына — прасіла калыханца з камер-цыйнага магазіна насупраць, калі ішла некуды па справах, абавяз-ка сустрэць мяне ў звыклы час і

Мы і свет

Грошы Сусветнага банка ўвасабляюцца ў карысныя праекты

З беларускімі журналістамі падчас відэа-канферэнцыі ў Мінску правёў сустрэчу дырэктар аддзела Украіны, Беларусі і Малдовы Сусветнага банка Пол Бермінгем

У адказе на пытанне карэспандэнта «Звязды» аб тым, як ён ацэньвае вынікі мінулага года і перспектывы супрацоўніцтва з нашай краінай на бліжэйшы год—два, Пол Бермінгем сказаў, што пакуль якіх-небудзь істотных праблем з беларускімі партнёрамі не было. Летас працягваўся працэс пашырэння і паглыблення адносінаў. Пераважна яны датычыліся эканамічнай і сацыяльнай сфер. Пол Бермінгем выказаў упэўненасць у тым, што банк і Беларусь будуць і надалей працягваць і ўмацоўваць дыялог на ўзаемнай павазе.

Пол Бермінгем таксама зрабіў прагноз на бліжэйшую перспектыву. Ён прадбачыў агульнае паліп-шэнне эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. На яго думку, эканоміка ў 2008 годзе будзе развівацца стабільна, чакаецца яе рост, далей-шы павелічэнне золатавалютных запасаў. Пол Бермінгем не хаваў таго, што вельмі ўражаны лічбамі нашага надзвычайнага зніжэння каўчуга доўгу. Паводле яго слоў, гэта акалічнасць з'яўляецца абаронай Беларусі ад негатывіўных працэсаў, якія адбываюцца на фінансавых рынках. У цэлым 2008 год будзе спрыяльным для Беларусі, заключыў Пол Бермінгем.

Важнай нагодай для сустрэчы Пола Бермінгема з прэсай стала прынятая напрыканцы мінулага года новая Стратэгія супрацоўніцтва Сусветнага банка з нашай краінай. Згодна з дакументам, цяпер адзін крэдытны партфель «заваяваць» прыкладна 100 млн долараў ЗША. А можа і больш. На гэтыя грошы будзе ажыццяўляцца штогод адзін буйны праект.

Відазост Мінска з Кіевам — пастаянным месцам працы Пола Бермінгема, стаў адным са склад-нікаў трохгадовай прэзентацыі дзейнасці групы Сусветнага банка ў свеце і Беларусі. Зразумела, вынікам і планам супрацоўніцтва з нашай краінай была прысвечана лямбда доўга часу.

Членства Беларусі ў Сусветным банку, якое пачалося ў 1994 годзе, ужо прынесла ёй шэраг пэўных пе-раваг і дабываткаў. За гэты час нашай краіне было выдзелена 5 па-зыч на агульную суму 258 млн до-лараў ЗША на 17 гадоў пад невя-лікія, а таму вельмі прымальныя працэнты з 5-гадовай адтэрміноў-кай вылаты. 30 нацыянальных праграм былі істотна падмацава-

ны грантамі Сусветнага банка на 17,5 млн долараў ЗША. На якія мэты пайшлі і ідуць гэ-тыя немалыя грошы ў Беларусі? Згодна з прычынамі банка, у пе-раважнай большасці на паліпшэн-не ўмоў і павышэнне ўзроўню і якасці жыцця насельніцтва. Бо значная частка крэдытных рэсур-саў банка накіроўваецца на інвес-тыцыйныя праекты: мадэрнізацыю, развіццё тэхнічнае пераабста-ляванне пэўных прадпрыемстваў і устаноў. Ужо рэалізаваны шэраг актуальных і карысных сумесных праектаў, у тым ліку і чарнобыль-скі. Не будзем падрабязна спыняць-ца на кожным, назавём тыя, якія на мой погляд, асабліва значныя надзённыя патрэб многіх сем'яў Беларусі.

Гэты сумесны праект па ўдас-каналенні элементаў інфраструкту-ры сацыяльнай сферы краіны на-быў другі подых. Паводле ацэнкі экспертаў банка, ён прызваны па-спрыяць. Таму нядаўна была вы-дзелена ў праект сацыяльнага пра-екта яшчэ пазыч на 15 млн дола-раў ЗША. Відзец, спецыялістам Су-светнага банка спадбалася тое, як засвойваецца грошы папярэд-няй пазыкі. Яны, дарчы, пайшлі на пераабсталяванне звыш пці цэпавых садоў, паліклінік, школ і г.д. Усё рэалізавана захранула 674 аб'екты. Амаль на 10 сацыяль-ных аб'ектах праведзена капіталь-ная рэканструкцыя: ад рамонту цэпавых сетак да замены вокнаў. У краіне рэканструвана 26 кацель-няў, многія з іх пераведзены на ма-ясцовыя віды паліва. У многіх установах усталявалі энергазбера-гальнае асвятленне. Між іншым, потым у час праверкі ходу рэалі-зацыі праекта аказалася, што на ма-дэрнізаваных сацыяльных аб'ек-тах эканомія электраэнергіі скла-дае ў сярэднім ад 15 да 30 пра-цэнтаў. Эканомія, паводле паян-скага офіса Сусветнага банка, скла-дае каля 1,7 млн долараў ЗША штогод. Нагадаю, агульны кошт праекта 63 млн долараў ЗША.

Дарчы, адначасова з ажыццяў-леннем гэтага праекта на мэты энергазберажэння накіроўваліся і асобныя гранты банка. Напрыклад, пад Мінскам, у Бараўлянах, на драўляных ахдохы была перавед-зена кацельня. Мінскаму водака-налу быў прадастаўлены грант пад

даволі невычайны праект: атры-манне бігазу з ілу вадаёмаў для электрычнай энергіі. У перспектыве праект па ма-дэрнізацыі сістэм водазабеспячэн-ня, ён зараз праходзіць стадыю ўзгадненняў. Разам з Мінскай і Белзнай акрэтай вядзецца пра-ект вытоўка праекта коштам 100—150 млн долараў ЗША. Адным з яго асноўных напрамкаў ліней перада-чы электраэнергіі, пашырэнне сеткі міні-ТЭС у нашай краіне.

Трэба заўважыць, што Група Сусветнага банка — гэта ў першую чаргу буйная глабальная міжна-родная арганізацыя са штатам 10 тысяч чалавек, а потым ужо бан-карыхтоўка праекта коштам 185 краін свету ўваходзяць у Сусветны банк, які мае прадстаўніцтвы больш чым у 100 краінах. Па мэтах і метадах дзейнасці ён нагадвае ў нечым ААН. Невыпадкова яны даўня парт-нёры і вельмі цесна супрацоўні-чаць. Сусветны банк аб'ядноўвае піль уласных і аўтарытэтных у дзелавых колах планеты структур. Сярод іх самая вядомыя Міжна-родны банк рэканструкцыі і раз-віцця (МБРР), Міжнародная асацы-яцыя развіцця (МАР) і Міжнарод-ная фінансавая карпарцыя (ІФС).

З апошняй даволі паспяхова су-працоўнічае Урад Беларусі. Павод-ле яго запрашэння яшчэ ў 1993 год-зе ІФС пачала ажыццяўляць у нас кансультацыйныя праграмы па раз-віцці прыватнага сектара і ў цэлым дзелавога асяродку. Цяпер дзейнасць ІФС у Беларусі накірав-ана на садзейнічэнне дзелавой актывнасці малога і сярэдняга біз-несу.

Днямі спецыялісты ІФС завяр-шылі кансультацыі з вялікай груп-ай міністэрстваў і ведамстваў краіны і засталіся задаволеныя су-стрэчамі. Прадстаўнікі ІФС высока ацанілі намаганні ўрада Беларусі па рэфармаванні дзелавога клі-мату ў краіне, напрыклад, у справе рэгістрацыі прадпрыемстваў. Кан-сультацыі паказалі, што ўрад пра-водзіць сур'ёзную работу па дасяг-ненні высокіх канкрэтных вынікаў ва ўдасканаленні інвестыцыйнага клімату. З пазіцыі магчымаасці ў ад-павяшэння пазіцыі Беларусі ў ад-паведным раўнянствах даследавання Сусветнага банка на тэме «Вядзен-не бізнесу».

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

А на мой погляд...

Гарадскія ўлады! Усё павінна рабіцца дзеля чалавека, а не дзеля прыгажосці

Як часта асабіста вы набываеце нейкія та-вары ў камерцыйных кіёсках? Што з'яўляецца вышэйшым фактарам на карысць такога кроку? Ці адчуеце вы пэўныя нязручнасці ў сувязі з канчатковым знікненнем такіх кіёскаў з вуліц Мінска? Ці адба'ецца гэта на вашым сямейным бюджэце?

Святлана КАРОТКАЯ, намеснік галоўнага бухгалтара аддзела бухгалтарскага ўліку, справаздачнасці і метадалогіі Міністэрства транспарту і камунікацыі:

— Вельмі рэдка, бо аддаю перавагу магазінам. Хоць з імі, а я жыву на вуліцы Казіна, на мой погляд, не вельмі... Напэўна, толькі ў нейкіх эк-страных, выключных выпадках, напрыклад, поз-на ўвечары, зьяртаюцца па пакупкі ў камерцыйных кіёскаў. Вады мінеральнай купіць, папярвоў сур-вэты... Не памятаю, калі гэта было ў апошні раз, таму і пра ценя вам нічога не скажу. Думаю, што ад знікнення кіёскаў асабіста я не пацярплю.

Галіна ГРАЧОВА, юрыст ААТ «Белсувязь-буд»:

— Адчую знікненне кіёскаў. Калі едзьце на машыне, вельмі зручна спыніцца, выскачыць на хвілінку і набыць патрэбныя драбязі: мінералку, жуіку, сродкі гігіены. Цэны тут ні пры чым — калі ўжо пры-зчынаюцца купляць рэчы пэўнай маркі, працягваеш гэта рабіць, ужо не звачаючы на ценнікі. Калі б у горадзе была цалкам вырашана праблема парко-вак побач з магазінамі, тады, калі ласка, прыбраў-це кіёскі. Але ж гэтага няма. На рынак працоўны чалавек можа патрапіць толькі ў выхадны дзень, а гэта азначае, што там будзе шматлюдна, значыць, у чэраг збіўць шмат часу. У цёплым па-ру года пра-цуюць кіёскі па продажы садавіны, агародніны — вельмі зручна. У магазінах, не скарэт, прадукцыя не заўсёды належнай якасці, ды і ценя вышэйшыя. А што за дэбаты каля газетных кіёскаў?..

Уладзімір КАНОПАНЕТКА, намеснік генеральнага дырэктара КУП «Мінсктранс»:

— Вельмі рэдка. Я за тое, каб гандаль у нас быў цывільзаваным. Цэны ўжо практычна адноль-кавыя і ў магазінах, і ў кіёсках, але ў першых цябе і абслужаць больш ветліва, і гарантыю на тавар дадуць. З гэтым нядаўна сутыкнуўся, калі набы-ваў энергазберагальныя лямпачкі. Таму, напэўна, не трэба наладжваць гандаль на кожным кроку, усё ж горад, сталіца. Але... Праблема трэба вы-рашаць комплексна, кампенсуцыя спажываю-чым магчыма дыскамфорт зручнасці. У чым пера-вага кіёскаў? Адсутнасць чэрагаў, ну і, сапраўды, крыху меншыя ценя.

Аляксандр ЛАСТОЎСКІ, капітан міліцыі, начальнік прэс-службы ГУУС Мінгарвыканкама: — Карыстаюся паслугамі такіх кіёскаў пастаян-на, штодня: шакалад, жуікі, сродкі гігіены, ка-

ва, іншыя бытавыя драбязі... Вельмі зручна. Пры-паркаваць аўтамабіль, асабліва вялікі, каля мага-зіна часам бывае проста нерэальна, а тут выска-чыць з машыны на прыпынку, і за некалькі хвілін купіць усё патрэбнае. Таму заплававанае знікнен-не з вуліц камерцыйных кіёскаў асабіста для мяне — непрыемная чакансць. Справа не ў ценях, іх нават параўноўваць цяжка, бо ў магазінах і такія тавары, што бяру ў кіёску, не набываю. Гаворка пра зручнасць. А газетныя кіёскі чым пераахвотна-чыя — прыгожыя, як касмічныя караблі, футуры-стычнага выгляду, як на аспекце?..

Генадзь ЛАПЦЕНАК, намеснік дырэктара Камітэта сацыяльных вырабаў:

— Кіёскі вельмі зручныя для людзей, бо эканомяць час. Да яго мне ісці тры хвіліны, а да бліжэйшага мага-зіна — 20. Пасля працоўнага дня і ў выхадныя асабліва часта нешта набываю менавіта ў кіёсках: цыгарэты, мыла, скажам. Зноў жа, ценя ў іх крыху меншыя. Таму я адначасна за тое, каб на прыпынчальных пунктах ка-мерцыйных кіёскаў засталіся. Не трэба забывацца, што яны ствараюць дадатковыя працоўныя месцы, даюць працу людзям.

Наталія СУХАЯ, вядучы спецыяліст па ра-мёствах і прамыслах дзяржаўнай устаноў «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці»:

— Часта карыстаюся паслугамі кіёскаў: розныя жаночыя драбязі набываю, напоі, цукеркі. Гэта вельмі зручна, бо кіёск заўсёды побач. Ідучы ў го-сці, па дарозе можна купіць шакаладку і не стаяць у чэрае ў магазіне. А ценя... Розніца з магазіна-мі невялікая, не ў іх справа.

Таццяна МАЛЮЖКА, галоўны спецыяліст ад-дзела дзяржаўнага выкарыстання і аховы ландшафтнага свету, лясюў і ландшафтнага Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы на-вакольнага асяроддзя:

— Негатывна стаўлюся да навіны пра запла-наванае знікненне кіёскаў. Каб патрапіць у магазін, мне трэба праехаць адзін лішні прыпынак. Мы ж пра кіёскі на прыпынчальных пунктах гаворым? Тут я набываю сокі, мінеральную ваду, сродкі гігіены, тоі курчыць, ведаю, цыгарэты рэгулярна купілае. Справа не ў крыху меншай цене на тавары — мы эканомім час, асабліва пасля працоўнага дня. На рынак пры пастаяннай занятасці часта не наез-дзішся. А ў магазін зойдзеш — яшчэ нешта абав-язкова купіш (смеццё). А тут спакуюся няма: купі-ці без чэрагі што канкрэтна патрэбна і — дадому. Галоўны фактар, як вы пытаецеся, зручнасць. Асабі-ла калі едзьце на машыне. А вы, дарчы, спытайце ў Мінгарвыканкаме: чым кіруюцца гарадскія ўлады, пры-маючы такое рашэнне?! Так ужо дастаткова кіёскаў прыбрали! Не зразумелыя для мяне і размовы пра лік-відцыю на прыпынках газетных кіёскаў: яны ж далёка не на кожным з іх устаноўлены.

Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце

На мінулагадзёнай вясенскай генеральнай канферэнцыі ЮНЕС-КА было прынята рашэнне аб уключэнні ў спіс памятных дат 200-годдзё з дня нараджэння паэ-та, драматурга і артыста Вінцэн-та Дуніна-Марцінкевіча. У рамках шырокай праграмы юбілейных мерапрыемстваў у еўрапейскім кантэксце. Ён мэта — асноваваць шматгранную творчую спадчыну пісьменніка ў нацыя-нальным і міжнародным кантэкс-це, яго ўклад у развіццё беларус-кай літаратуры і тэатра. У канфе-рэнцыі ўдзельнічаюць навукоўцы і дзеячы культуры Беларусі, Вя-лікабрытаніі, Польшчы, Расіі, Па-томкі В. Дуніна-Марцінкевіча. 5 лютага ў Нацыянальным тэатры імя Я. Купалы ўдзельнічаць ура-чысты вечар і паказ спектакля па п'есе Дуніна-Марцінкевіча «Іды-лія». А 6 лютага ў Валожынскім раёне, дзе пахаваны драматург, пройдзе літаратурна-мастацкае свята. З нагоды юбілею славуты тур Дуніна-Марцінкевіча «Пін-ская шхляхта» перакладзены на некалькі еўрапейскіх моў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

...Калісьці ў сталіцы было, па-водле апублікаваных звестак, каля 4 тысяч кіёскаў. Зараз іх налі-чваецца каля 700. Не так і шмат, на мой погляд. Тым больш, што знеш-ні выгляд цэнтральных вуліц і спе-ктакля яны ўжо даўно не «псу-ваюць». Магчыма, ёсць скарэ скар-аціцца кіёскаў (калі побач знахо-дзіцца некалькі; а недзе няма), але ў асноўнай масе сваёй пакуль іх? Гараджане за гэта скажуху толькі «дзякуй». У рэшце рэшт, усё ж у нас павінна рабіцца дзеля чалаве-ка, дзеля спажываўца, а не дзеля прыгажосці.

Леанід ТУГАРЫН.

Калектыў супрацоўнікаў рэдакцыі газеты «Звязда» выказвае глыбокія і шчырыя спачуванні першаму намесніку галоўнага рэ-дактара Людміле Іванаўне Рыжанкова з выпадку напаткаўша-га яе вялікага гора — смерці МАЦІ МАРЫІ ДАНАІЛАЎНЫ.

Мінскі абласны выкаўнаўчы камітэт і Мінскі абласны Савет дэпутатаў выказвае глыбокае спачуванне старшын Вішэска-га абласнога Савета дэпутатаў Аляксаву Аляксандру Ягоравічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю МАЦІ.

На рахунку банкіраў — шайбы

Быццам у пацярэдзённым слоў — калі няма здароўя, і грошы непатрэбныя, — беларускія банкіры адклілі ўсе свае дзелавыя справы ўбок, абелі канькі і выйшлі на лёд.

Таварскі матч «Беларусбанк» — «Белаграпрамбанк» у мінскім Палацы спорту адкрыў праграму Гола здароўя сярод работнікаў бан-каўскай сістэмы і стаў прыемным сюрпрызам для аматараў хакея. З лікам 4:2 перамагла каманда «Беларусбанка». Шайбы на свой раху-нак запісалі Віталь Шавейка, спецыяліст па аперацыйна-касавай ра-бочэ і Андрэй Ігнаценка, супрацоўнік службы бяспекі філіяла № 527, Андрэй Маскалёў, начальнік аддзела дэпартаменту крэдытавання і карпаратыўнага бізнесу. Асноўная ідэя правядзення спаборніцтваў ся-род банкіраў — палепшыць карпаратыўны дух, пераключыцца з «кабі-нетнай» працы на актыўны здаровы лад жыцця.

Ірына ПРЫМАК.

«ПРАГУЛЯЎ» 2500 ДОЛАРАЎ І 1000 ЕЎРА

30-гадоваму мінчаніну дарага абшлося застале, якое ён арганізаваў у сябе дома разам з... невядомым гоцем. Здарэнне адбылося ў кватэры аднаго з дамоў па вуліцы Русіянава. Тут днём гаспадар кватэры «адарваўся» на поўную з незнаёмым — мужчыны пасядзелі за абеду да вечара, выпілі. А раніцай, авярэзавы гаспадар раптам выявіў, што гулянка каштавала яму 2500 долараў ЗША і тысячы еўра — менавіта столькі грошай знікла з хаты разам з шапач-ным знаёмым, якога цяпер спрабуюць знайсці супрацоўнікі міліцыі, па дапамозе да якіх звярнуўся пацярпелы небарака.

Ігар ГРЫШЫН.

КАЛІ ЯМКА ПОБАЧ

У в. Мыслячы Маладзечскага раёна супрацоўнікі дзяржаўнага сумесна з памежнікамі зазірнулі ў двор да 77-гадовай пенсіянеркі і знай-шлі там кантрабанднай украінскай гарэлкі на суму амаль 15 мільёнаў рублёў. Гарэлку канфіскавалі.

Сымон СВИСТУНОВІЧ.

Вечарына ў духу «Ідыліі»

(Пачатак на 1-й стар.)

«МАЙМУ СЯБРУ СТАЛА БЛАГА, І Я ПАВЕЎ ЯГО ДАДОМУ, А ПОТЫМ ЯМУ СТАЛА ДОБРА — І МЫ ВЯРНУЛІСЯ У ШКОЛУ»

...І яшчэ шэраг «важкіх» прычын для прагулу

Паводле народных назіранняў, панядзелак — дзень цяжкі. А калі гаворка ідзе пра першы панядзелак лютага, ён цяжкі ўдваі, што пацвярджае, напрыклад, праведзенае ў Вялікабрытаніі апытанне. Колькасць офісных супрацоўнікаў, якія ў гэты дзень па розных прычынах не прыходзяць на службу, перавышае разгук самых маштабных эпізоднай групы. Прычым абсалютная большасць работнікаў проста падманвае начальства, імітуючы хваробу. Таму гэты панядзелак называюць «нацыянальным днём прагулу».

Апытанне 4000 супрацоўнікаў брытанскай фірмы Sky Travel паказала, што сем чалавек з дзесяці выбіраюць панядзелак для таго, каб узяць дадатковы выхадны дзень, імітуючы хваробу. Плік прагулаў прыпадае акрамя на першы панядзелак лютага. Адзін з пяці «хворых» паведамляе аб тым, што сёння не прыйдзе, з дапамогай электроннага пісьма або ісд. Усе астатнія рыхтуюць сабе плацдарм яшчэ ў пятніцу, пачынаючы дэманстравальна чхаць ды кашляць, а пакуючы кіраўнік сам не прагануе адляжача і падлячача.

Псіхологі знайшлі сваё тлумачэнне феномену масавых прагулаў, Лічынца, што на пачатку лютага людзі знаходзяцца ў депрэсіўным стане з-за выдаткаў, якія былі зроблены на Нова год і Каляды і, як правіла, не акуніліся за ўвесь студзень. Ды яшчэ наперадзе чатыры месяцы з'яўляюцца доўгі (свабодна нават на дзень даўжэйшы), халодныя і ў цэлым малепрыемны. Усё гэта зразумела і блізка, але, між іншым, з-за масавых прагулаў брытанскай фірмы губляюць за гэты панядзелак каля 27 мільёнаў фунтаў... З другога боку, 4/5 супрацоўнікаў офісаў знаходзяць прычыны для апраўдання прагулаў, тлумачыць іх занадта доўгімі працоўнымі днём, а таксама тым, што ў Брытаніі самая малая колькасць афіцыйных выхадных і святкаў на працягу года ў параўнанні з усімі Еўрасаюзам.

Ракрутынг-агент партал CareerBuilder.com у ходзе маштабнага апытання высветліў, што ў 2007 годзе кожны трэці рэспандэнт быў раз прыкладваў хворым, каб не ісці на работу. На шчасце, 75 працэнтаў працадаўцаў вераць падначаленым на слова — але за тое яшчэ 15 працэнтаў не палічваюць асабіста прыхадаць да «хвароба», каб прывезці яму лекі і выдаць пажаданыя лютыя выдараўцы — ну, а разам з тым пераказанца пажаданы люты выдараўец — ну, а разам з тым пераказанца, што работнік не падмануў, 67 працэнтаў кіраўнікаў «пахваляцца» дазваляюць, але потым патрабуюць даведку ад урача. Так што зараз мала проста захацець зрабіць сабе дадатковы выхадны дзень, трэба яшчэ праявіць пэўную фантазію і кемлівацца, каб прычыны прагулу выглядалі праўдападобна. Кіраўнікі розных рангаў прыгадваюць самыя забавныя і экзатычныя гісторыі, якія іх падначаленыя расказвалі ў якасці апраўдання. Атрымаўшы сваёсвабодны рэйтынг «адмазка» на першым месцы — гісторыя, расказаная адной дзяўчынай, відаць, вялікай прыхільнай заблытаных меладраматэчных серыялаў. Паводле яе слоў, на вяселлі сястры з ёй адбылася маленькая трагедыя: дзяўчынка зламала зуб, нахілялася, каб выгнучы асеплак, ударылася галавой і страціла прытомнасць... Ну проста як у той «Брытанскай рэцэпты»: ішоў, пасляўноў, згубіў прытомнасць, ачуняў — гіпс. На другім месцы — экзатычная царквавая байка. Некай клерк паведаваў сваёму начальніку, што пасля наведвання царквы ў яго па-зверску разбалелася вуха, у якое... трапіла мача тыгра. Трэцяе месца заняла гісторыя з сабакам, клапатліваму гаспадару

якога падалося, што ежа ў місцы не зусім свежая. Каб праверыць гэта, гаспадар пакаштаваў сабачы корм — і сам атруціўся. Гэтакаса ў спісе самых незвычайных прычын прагулаў — сарка двух банкаўскіх служкаў, пасля якога адзін сабраў усе адзенне другога і закрыв у павесі: яшчэ адзін служка адчынаў у выхадны на востраве, ды там і затрымаўся, бо лодка сплыла. Далей ідуць тлумачэнні кшталту «не змог прыйсці, бо памерла мая любімая малпа», «згубіў боты і не знайшоў», «кот разбіў будзільнік», «нехта падмішаў мне ў салату ЛСД», «забыў, які сёння дзень тыдня» і «мой мозг запыў», а я не змог яго разбудзіць». Пра ўсім тым візэ-кіраўнік партала CareerBuilder.com па пытаньні кар'еры Розмары Хафнер сцвярджае, што не варта траціць столькі намаганняў на апраўданне прагулу, і часта найлепшы прыем — гэта не багатая фантазія, а шчырасць: «Калі ў працадаўцы няма прычын быць незадаволеным вашай працай і вы праўдзіва кажаце, што хочаце адраіцца, хутчэй за ўсё, вам пойдуча насустрач. Аднак калі зловяць на хлусні, ёсць рызыка страціць не толькі рэпутацыю, але і працоўнае месца».

Мы знаходзімся не ў Брытаніі і не ў Амерыцы, але жаданне прагулаў, напэўна, унікала хоць бы аднойчы і ў кожнага беларуса. Ці даводзілася вам прыгадваць сабыякія прычыны для прагулаў? Ці даводзілася прагуляваць, і не раз. У нас былі такія спосабы — нацёрці падлаха гарчыцай, памерцаць у меладружэ тэмпературы і спакойна ісці дадому. Хлопцы з той жа мэтай курылі цыгареты з ёдам. А ад-

ТОВАРИЩ ПОМНИ! Сделав прогулы ты теряешь: Уважение товарищей, Премияльные за месяц, Возможность покупки в кредит, Путевку в санаторий или дом отдыха, Отпуск в летний период, Предоставление транспорта в личных целях, Отпуск до 100 дней по льготным ценам, 130 зарплата.

СЕННЯ Сонца Усход Заход Дзённая дзя 7.51 16.57 9.06 Віцебск 7.45 16.42 8.57 Могілёў 7.41 16.47 8.67 Гомель 7.32 16.49 9.17 Гродна 8.05 17.13 9.08 Брэст 8.00 17.19 9.08

Надвор'е на заўтра Віцебск 7.50мм рт.ст. +2..+4°C Мінск 7.44мм рт.ст. 0..+2°C Могілёў 7.40мм рт.ст. -1..+1°C Гомель 7.50мм рт.ст. -2..0°C Брэст 7.49мм рт.ст. +6..+8°C Варшава +4..+6°C Кіев +2..+4°C Рыга +5..+7°C Вільнюс +4..+6°C Масква +0..+2°C С.Пецярбург +1..+3°C

5 лютага 1923 год — 85 гадоў таму нарадзіўся Леанід Шчмаляў, народны мастак Беларусі, заслужаны дзеят мастацтваў краіны. Аўтар работ у галіне сучаснага тэматычнай карціны, партрэта, пейзажа, нацюрморта: «Цяжкія гадзіны», «Першы дзень міру», цыкл карцін «Край мой Мішчына» і інш. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1982). 1494 год — першы ўстаноўлены дыпламатычны адносіны паміж Маскоўскай дзяржавай і Вялікім княствам Літоўскай. «Для чалавека, які любіць толькі сябе, цяжэй за ўсё — заставацца сам-насам з сабой». Паскаль Блез (1632—1692), французскі матэматык, фізік, рэлігійны філосаф.

Усімхнёмся!

Дзве гадзіны ночы, бар, усё зачынена. З норкі вылазіць нямецкая мыш,



Замуж

У Сахалінскай вобласці супрацоўніца ЗАГС даверылася сваёй знаёмай і заключыла шлюб паміж ёй і нябожчыкам. Тамарынкін раённы суд прызнаў былую работніцу ЗАГС вінаватай у халатнасці, з-за якой былі заключаны шлюб па пашпарце ўжо памерлага чалавека. Жанчына даверылася сваёй знаёмай, былой таварышцы па службе, і аформіла рэгістрацыю шлюбу паміж ёй і неўстаноўленай асобай, якая прадставіла пашпарт на імя памерлага грамадзяніна. З дапамогай атрыманага пасведчання аб шлюбе «на вяселлі» жонка незаконна аформіла права на спадчыну двухкамернай кватэры, што належала нябожчыку.

Клопец у аптэцы:

Мне, калі ласка, два тэсты на цяжарнасць. Крыху падумаўшы. І дзве карвалолу. Жонка Абрамовіча разгадвае крыжаванку: — Рома, назаві мне самую вялікую рэчку ў Англіі. — Не праблема. А як табе я назваць? — Няма ката, налівае трэцюю. П'е — няма ката, потым чацвёртую і пятую... Пасля пятай сядзе, азіраецца — ну няма ката! Размінае мускулы і злосна так пра сабе шпэца: «Ну мы пачакаем...»

Кірмаш адрэал рэкламы 287-17-79

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

- Прадаецца: Кватэра 2-пакаёвая ў г. Мінску па вул. Асіпенкі (балкон, тэлефон). Тэл.: 8 017 233 33 40, сот. 325 67 07. Пачатае будаўніцтва 2-кватэрнага дома з майстарняй (11 км ад Брэста, газ, вадаём, лес) — кампаньёну. Тэл.: 8 029 801 69 81, 8 029 601 69 81. Кватэра 3-пакаёвая, кааператывная, балкон, тэлефон, гараж у райцэнтры г. Гарадок, надворжа. Тэл. 8 029 216 17 09. Кватэра 3-пакаёвая з усімі выгодамі за \$25 тыс. або абмяняю на 1-пакаёвую на першым ці другім паверхах у г. Асіповічах.

- Рознае: Мянсяю 3-пакаёвую кватэру ў райцэнтры Гарадок (кааператывная, тэлефон, гараж) на кватэру ў Мінску, Санкт-Пецярбургу, магчыма далата. Тэл.: 8 0212 48 08 09, 8 029 216 17 09.

ЗВЯЗДА КУПОН ДЛЯ БЯСПЛАТНАЙ ПРЫВАТНАЙ АБ'ЯВЫ

Заяўніце разборліва, выражце і вышліце на адрас рэдакцыі 220013 Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. АБЯВЯЗКОВЫЯ звесткі не для друку: ваша прозвішча, адрас, хатні тэлефон. Тэлефон для даведкаў 287 17 79.

У суд Бабруйскага раёна і г. Бабруйска паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак грамадзяніна Масалава Сяргея Гендальевіча, 02.08.1956 года нараджэння, урэдніка г. Бяроза, Браскаўскай вобласці, які прахвіваў па адрасе: г. Бабруйск, вул. Мінская, д. 101, к. 39. Прысёба да ўсіх грамадзянін і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра грамадзяніна Масалава С.Г., паведамляць іх суду Бабруйскага раёна і г. Бабруйска па адрасе: г. Бабруйск, вул. Кастрычніцкая, 128, п. 42, тэл. 52 11 05, на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Вішнем з днём нараджэння Марыю Адамаўну ФЕЛІТАР з в. Узляны. Жадаем мець вясёлы выгляд, не ведаць, дзе і што баліць, не хваляюцца без прычыны і ў Бога летиаса прасіць. Сям'я Рамашак.

КАРАНЦІН ПА ШАЛЕНТВЕ

У Гродне аб'яўлены каранцін па шалентве. Прычынай каранціну сталі тры выпадкі вірусу шалентва, выяўлены ў Гродне і Гродзенскім раёне. Інфекцыя выяўлена ў двух хатніх коцях. Іх гаспадарыны толькі пасля смерці гадзаванца звярнулася да ветрынара. Трэці выпадок адбыўся ў адным з дачных пасёлкаў. Яго жыхары звалі шалёную лісу, якая спрабавала напасці на свайгосяго птушку. Лабораторныя аналізы, праведзеныя медыкамі, пацвердзілі падазрэнне на вірус шалентва. Расшэраннем гарычаканка ў Гродне каранцін па шалентве аб'яўлены на ўчастках вуліц Дзяржынскага і Вясяняна, дзе выяўлены шалёныя каты. Ветэрынарныя ўрачы пачалі пазнапазнаваць вакцынацыю і перарэгістрацыю свайгосяго жывёл. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведаміў вясеннік галоўнага дзяржаўнага ветэрынара ўрача Гродна Юрыя Лялюк.

ЕВРОВИЗІЯ ГУЛЬНЯ ПА НОВЫХ ПРЫВАЦІАХ

Днямі ў Бялградзе адбылася жэб'юб'ю краін — удзельніц Міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне—2008». Праўда, парадкавыя нумары выступленняў канкурсантаў пакуль не вызначыліся: адбыўся толькі падзел на паўфіналы, якіх з гэтай года, паводле новых правілаў, будзе два. Сялетні конкурс паставіў чарговыя рэкорды — 43 удзельніц, з якіх Азербайджан і Сан-Марына — дэбютанты. У фінале «Еўрабачання» аўтаматычна апынуліся толькі леташні пераможца і сялетні арганізатар — Сербія, і краіны так званай «вялікай чацвёркі», якія ў найбольшай ступені вызначаюць бюджэт конкурсу — Францыя, Германія, Іспанія і Вялікабрытанія. Гэтакаса фіналісты, заўважым, падзялілі паміж сабой трансляцыі паўфіналаў, якія

абдуцтва 20 і 22 мая адбудва. Астанія 38 краін—удзельніц былі падзелены арганізатарамі на дзве падгрупы, зыходзячы з геаграфічнага прыняцця, а таксама ўлічваючы вынікі глядацкага галасавання, пачынаючы з 2004 года. Такім чынам у першы паўфінал трапілі Азербайджан, Андора, Арменія, Бельгія, Боснія і Герцагавіна, Грэцыя, Ізраіль, Ірландыя, Малдова, Нідэрланды, Нарвегія, Польшча, Расія, Румынія, Сан-Марына, Славенія, Фінляндыя, Чарнагорыя і Эстонія. Беларусь апынулася другім паўфінале разам з Албаніяй, Балгарыяй, Венгрыяй, Грузіяй, Даніяй, Ісландыяй, Кіпрам, Латвіяй, Літвой, Македоніяй, Мальтай, Партугаліяй, Турцыяй, Украінай, Харватыяй, Чэхіяй, Швейцарыяй і Швецыяй. Галасавач жонкая краіна зможа толькі за 18 удзельнікаў таго паўфінала, у які трапіла сама. Заўважым, прадставіць Беларусь

Руслан Аляхно паспеў ужо наведваць з прома-турам Чарнагорыю (якая, паводле правілаў, не зможа галасавач за нашу краіну), а надалей маршрут пройдзе праз Літву і Македонія — ужо з «нашай» падгрупы. Ці стануць выступленні прома-туру дадатковым стаючы фактарам на выхад Руслана з песняй «Hasta la Vista» ў фінал «Еўрабачання», што адбудзецца 24 мая — пакуль што рана загадваць. Чарговыя выступленні канкурсантаў у паўфінале, які паведамляе прэс-служба Бельтэрадыёкампааніі, будзе вызначана толькі ў сакавіку — падчас сустрач кіраўнікоў дэлегацыі краін—удзельніц у Бялградзе. Але ўжо цяпер вядома, напрыклад, што спонсарска падтрымка на трансляцыю конкурсу ў Беларусь будзе дастацова сур'ёзна — правы на яе атрымаў, у прыватнасці, «Прыбран».

Напрыклад, такі прыём. Грузіла апусцілася на дно. Адлускаем яшчэ 30—50 сантыметраў лёскі. Што ў нас атрымаваецца? Цячэнне цягне лёску, ствараючы невялікую дугу. Верхні паводок цяпер знаходзіцца бліжэй да дна, чым калі б мы зрабілі лёску «ў нацяг». Асярочна падыймаем і апускаем вудачку (але не рукамі грузіла з месца!), гулем з прынадай. Часам дастацова пастукаць па кіўку ці злёгка паварушыць яго — і рыба можа схачыць прынаду. Часта гэта бывае літаральна праз пару секунд пасля ўстаноўкі вудачкі ў зыходнае становішча.

А. ШАМАНАЎ. Майстэрня БЛЕШНЯ «РЫБАКА» З ГАРЫЗАНТАЛЬНАЙ ПАДВЕСКАЙ. Зімова блешня «рыбка» стане больш уловістай, калі вырабіць яе з рабочымі плаўнікам. На тонкую латуноўку, медную ці бляшаную фольгу алоўкам наносаць выкрэйку прынады і выразаюць яе (мал. 1), у цэнтры цяжару робяць адтуліну пад сіло. Шылаем прачэрчываюць жабы, рот, ноздры, а на спіцы і часткова на баках — насечкі, якія імітуюць луску. З бакоў таксама праколваюць па дзве адтуліны пад скобі для плаўнікоў.

Выкрэйку згінаюць, каб загатоўка прыняла форму перакуленай лодкі (мал. 2). Калі фольга жоўтая ці чырвоная (не белая, бляшаная), то чырвоная з абодвух бакоў пасля апрацоўкі паяльнай кіслатай злёгка лудзяць. Потым з гітарнай струны або з канцьярская сачэчкі робяць 4 скобі (мал. 3), а з абрэзкаў фольгі — плаўнік-паяльцік (мал. 4), у якіх праколваюць адтуліны дыяметрам у два разы большым, чым дыяметр дроту саміх скобак. Плаўнікі насараджаюць на скобі і ўстаўляюць у бакавыя адтуліны на загатоўцы. Загатоўку знутры пратраўляюць паяльнай кіслатай і прыступаюць да пайкі на дошчачцы, у цэнтры якой прабіта яма пад паяльцу (мал. 5). Папярэдне трэба ўставіць паяльцу на мацаванне да лескі (можна ўзяць кольца ад зламанага кручка) і ўстаўляюць кручкі.

Потым з гітарнай струны або з канцьярская сачэчкі робяць 4 скобі (мал. 3), а з абрэзкаў фольгі — плаўнік-паяльцік (мал. 4), у якіх праколваюць адтуліны дыяметрам у два разы большым, чым дыяметр дроту саміх скобак. Плаўнікі насараджаюць на скобі і ўстаўляюць у бакавыя адтуліны на загатоўцы. Загатоўку знутры пратраўляюць паяльнай кіслатай і прыступаюць да пайкі на дошчачцы, у цэнтры якой прабіта яма пад паяльцу (мал. 5). Папярэдне трэба ўставіць паяльцу на мацаванне да лескі (можна ўзяць кольца ад зламанага кручка) і ўстаўляюць кручкі.

аўтарамі. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вьдавецтва «Беларускі Дом друку». Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў у год. Тыраж 35.018. Індэкс 63850. Зак. № 630. Нумар падлісны ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛЬНІК: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь РЭГІСТРАЦЫЙНЫ НУМАР 1. Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛІГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, К. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛІЦ, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІРДЗІЦКАЯ, А. СПАНЕУСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, І. ШЧУЧЭНКА. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: псіхыя — 287 18 64, рэдакцыі і распулікавання — 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, сакратарыята